

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

6 ВЕРАСНЯ 1936 Г., НАДЗЕЛЯ

№ 205 (5579)

Аб ходзе выканання плана малацбы машынатрактарнымі станцыямі

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

1. ЦК КП(б)Б адзначае, што пры агульным абмале на 1-е верасня па БССР звыш 70 процантаў убрывага хлеба, МТС абмалалі ўсяго 40 проц. Асабліва адстаюць па малацбы Асвейская, Багушэўская, Дубровенская, Суражская, Дзяржынская, Путчынская і рад іншых МТС, у якіх абмалот не перавышае 20—25 проц.

Дырэктары гэтых МТС сваёй бяздзейнасцю прыводзяць да зніжэння выканання плана малацбы МТС, устаноўленага СНК Саюза і ЦК ВКП(б) 19 студзеня 1935 г. і не даюць аплору праўдлівым асобным калгасам антымеханізатарскім тэндэнцыям, нежаданна і прамую сабатажу малацбы хлеба на малацтарных МТС.

2. Лічачы зусім недапушчальным такое становішча малацбы на ўказаных вышэй МТС, ЦК КП(б)Б абавязвае Асвейскі, Багушэўскі, Дубровенскі, Суражскі і Дзяржынскі РК КП(б)Б прыняць заарэа меры да ўмянення работы на малацбы МТС, самым рашучым чынам узяцьшы на кулацкаму супрацьдзеянню і антымеханізатарскім настроям асобных кіраўнікоў калгасаў, якіх пад рознымі прадлогамі ўхіляюць ад малацбы на складаных малацтарных або ўсяляк тармазяць гэту работу (невясчасовае дача рачышай сілы, пазга і т. д.).

3. ЦК КП(б)Б ўказвае дырэктарам МТС Асвейскай, Багушэўскай, Дубровенскай, Суражскай, Дзяржынскай, Путчынскай і іншых МТС на неадвальнасьцю іх работу і папярэджае, што, калі на працягу бліжэйшых дзён дача малацбы не дасягне папярэдняга, абавязваецца прыняць меры да ўмянення работы на малацбы МТС, у адносінах да іх суровыя меры ўдзялення, як за невыкананне дырэктару ЦК ВКП(б) і СНК Саюза.

4. ЦК абавязвае РК КП(б)Б і дырэктару МТС: а) да ўсіх малацтарных МК-1100 прымаваць лепшых спецыялістаў райаў і МТС і частку работнікаў райнага актыва, усклашы на іх адказнасць за большвысокую арганізаваную работу малацбы і масава-палітычнага абслугоўвання рабочых і калгаснікаў, што працуюць на малацтарных.

б) лепшых трактарыстаў і малацбытоў, якія паказваюць стаханавіцкія металы работы, адзначаць і прэміяваць за кошт МТС, перадаючы праз друц іх вопыт работы на ўсё малацтарнае аграгатац; в) на ўсіх складаных і поўскладаных малацтарных арганізаваных работу на дзве змены з тым, каб сапраўды забяспечыць 20-гадзінную работу малацтарных.

Сельгасдзеду ЦК КП(б)Б і Наркамзему далажыць 11 верасня на бюро ЦК аб выкананні МТС і РК КП(б)Б гэтай пастановы.

Сталіцы БССР — узорную чыстату!

Советская Беларусь з'яўляецца адной з перадавых рэспублік Вялікага СССР. Пад кіраўніцтвам партыі і вялікага Сталіна, пры таленавым ўдзеле Саюза і ў першую чаргу рускага пралетарыята, БССР ператварылася ў квітуючую індустрыяльна-аграрную рэспубліку.

Выраслі фабрыкі і заводы, вырасталі калгасы і саўгасы, растуць школы і навучальныя ўстановы.

На былых пустырах вырасталі палы рабочыя пасадкі, вяршы, на пасадкі, а гарамы.

Зусім змяніўся твар былых гарадоў Беларусі. Нова больш старогі Менска, Віцебска, Гомеля, Магілёва і інш. гарадоў з іх вузкімі, брукаванымі, крывымі вуліцамі. Усё больш і больш мяняюць твар былыя гэта званыя акраіны гарадоў.

Цяпер на акраінах праведзена электрыфікацыя, водаправод, пабудаваны лазні, пральні, пабудаваныя велізарныя жылковыя будынкі з светлымі, чыстымі кватэрамі. Дзяржава ўкладае велізарную колькасць сродкаў на дабрабыт гарадоў. Гэта прама вынікае з тых клопатаў аб грамадзяніне СССР, якія штодзень праўдліва партыя і ўрад.

На фабрыках і заводах разгарнуўся выдатны рух спецыялістаў у барацьбе за ўзорную чыстату і парадка на працоўных месцах, у сталовых, клубных, у кватэрах рабочых і т. д.

Менск — сталіца ордэнавоенай Беларусі і ЦСР павінен паказваць усім гарадам прыклад разумнага скарыстання дзяржаўных сродкаў для дабрабыту гарада, прыклад узорнага парадку і чыстаты.

Наступіла восень. Прайшлі першыя асеннія дажджы. Рад вуліц і двароў ператварыліся ў сурывыя балоты. К прыкладу возьмем Сялянскую вуліцу. Там зараз, як кажуць ні пшаму працісці, ні коняму праехаць, а гэта вуліца — не выключэнне. Напомнім, што яшчэ ў мінулым годзе на Студэнцкай вуліцы зарэгула ў граці легкавая машына... Горсавецкі Лешына прыкладу пярэдняга падшукана.

З некалькіх часу ў горсавецкіх ўстановах дзейна традыцыя ў граць на вуліцах і дварах апраўдываць кліматычнымі ўмовамі.

Аматары вялікіх маштабаў, работнікі горсавецкага «фліасофстварэння» аб карысці машчэння вуліц, аб значэнні каналізацыі, водастанкаў і надзвычай непараткова і скупыя да такіх элементах рачышай, як акурнацкая ачыстка двароў і вуліц ад смецця, пабелкі будынкаў, падтрыманне парадку ў скверах, заахаванне выбой маставых, бягучы рамонт трактарнаў і т. д.

Траба прама сказаць, што Менскі горсавецкі не выконвае паказанні

выбаршчыкаў аб прывадзненні гарада ў культурны выгляд.

Прыкладу горсавецкага следуе Горсавецкі і большыя жэсткі гарада. Гэтыя арганізацыі, пры патураванні горсавецка, фактычна знялі аслабе адказнасць за санітарнае становішча сваіх двароў і дамоў.

Невядома, чым займаецца Санітарная інспекцыя горсавецка і Наркамата аховы здароўя, але ўстаноўлена, што свае пелатэчныя функцыі яны выконваюць выключна дрэнна.

Бясспрачна, што за апошнія годны праведзеныя вялікія работы па дабрабыту гарада. Тым больш з'яўляюцца непярэнымі тыя «проблемы», якія застаюцца без увагі горсавецка і таму наркады маюць атамны ўплыў на эфектыўнасць затрачаных сродкаў.

Менскі гарадскі совет павінен прамаваць на сталічнаму. Не зазнавацца, а штодзень вучыцца ў перадавых горсавецка Саюза — Масквы, Ленінграда, Кіева, Тбілісі (Тбілісі), пераапісць іх вопыт работы, — вось што патрабуецца на практыцы зраўнець Менскаму горсавецку.

Пара ўрэшце ператварыць Менск у чысты, культурны цэнтр, па якому раўняліся-б усё гарады і раёны рэспублікі. І рабы гэтага зараз-жа, не азначаюць важную справу да новых рэвалюцый і паставоў. Не адкладаючы ў «доўгі яшчэ», адарат гарадскога совета павінен сам непарадна, апрачучыся на сваіх дэпутатаў і грамадска-практычна ўзяцца за навіжэнне і падтрыманне ўзорнай чыстаты і парадку на вуліцах і дварах гарада. У бліжэйшым хадзе прама павінацца ачысціць ад смецця і бруду двары і вуліцы, паліваць трактары, змяніць выбойны, прывесці ў парадкае валасці. І гэту работу траба зрабіць так, каб яна з'явілася іштучкам у барацьбе за штодзённую чыстату ў гарадзе.

Дэпутаткія групы і секцыі горсавецка, актыўна жэсткі павінацца за культурны выгляд і парадкае ў гарадзе. Для таго, каб наведці ў гарадзе ўзорную чыстату, не патрабуна вялікіх капітальных укладанняў і дачэтоквых сродкаў.

Ініцыятыва, распарадкае, гаспадарскае воля — вось што патрабуецца ад Гарадскога совета і яго кіраўнікоў. Менск павінен стаць узорам чыстаты і культуры для гарадоў і раёнаў рэспублікі. Гэтага мы павінацца ва што-б там ні стала хадіцца ў бліжэйшы час.

Каманднаму, палітычнаму і чырвонаармейскаму складу 6 Кавалерыйскага корпуса імя Сталіна

Няма ні вялікай ні малой справы ў нашай цудоўнай краіне, з якую не было-б звязана імя Сталіна. Няма такога сарца рабочага і калгасніка, працоўнага, савецкага інтэлігента, якое пры імені Сталіна не забілася-б гарачы, узыняе, адступваючы ўчашчоны рытм жыцця і барацьбы, вялікіх і малых спраў будаўніцтва сацыялізма. Няма ні аднаго імені Героя Савецкага Саюза, ордэнаўсца, знаціага чалавека краіны і актывіста партыі і комсомала, герачыня, слаўнага справы якіх не натхняліся-б іменем, клопатамі і любоўю Сталіна.

Усё вялікае і малое, усё трудолюбивае і часнае, усё знатнае і герачнае — усё цудоўнае савецкі народ — сціма імя Сталіна. Атрымаць права насіць гэта імя — імя вялікага Сталіна — гэта такая чэсць, такая заслуга, такая слава, роўная якой у нас, у Краіне сацыялізма, няма. Вы, камандзіры, палітработнікі, чырвонаармейцы 6 Кавалерыйскага корпуса, гэта імя па праву заслужылі. Заўсё-

ды, усюды і пры ўсіх умовах гэта імя — сціг насіць з перамогай наперад. На вас глядзіць і вамі ганарыцца вялікая Сталінская краіна перамогага сацыялізма, выдатны савецкі народ і партыя Леніна — Сталіна. Горача вішучо! З большавіцкім прывітаннем — Санратар ЦК КП(б)Б Н. Ф. ГІАЛО.

МОЛАДЗЬ У БАРАЦЬБЕ ЗА МІР

З даклада А. В. КОСАРЭВА на Міжнародным юнацкім кангрэсе абароны міру ў Жэневе



Таварышы! Я, прадстаўнік моладзі сацыялістычнай дзяржавы, гелімі рад і шчасліў разам з вамі абмеркаваць у духу ўзаемага разумення і павагі аднолькава ўсіх нас хвалюючае пытанне аб міру.

Чалавечтву ніколі яшчэ з часу 1914 года не паражалі так моцна новы пажар імперыялістычнай вайны, як зараз. Вайна паўзе, як змяя, накіроўваема кучкай капіталістаў на народы наперакор іштэрэсам саміх народаў.

Мы з'ехаліся сюды, ахопленыя трывогай і думкай, — як выхатаваць маладое пакаленне ад фізічнага знішчэння і вялікіх пакут? Як сціпніць катастрофічнае набліжэнне новай сусветнай вайны?

Мы глыбока ўпэнены, што не толькі моладзь і народы СССР не хочунь вайны. Вайны не хочунь народы ўсіх краін свету, бо вайна азначае забурэнні, смерць, галечу, нішчэнні мільянаў і багачч толькі імя маладыя, нізачнай групы банкіраў.

І мы з трыбуны сусветнага кангрэса моладзі зварачаемся з самым шчырым і гарачым заклікам да моладзі ўсіх краін, усіх арганізацый, усіх рас — будзем разам, рука ў руку, плячом к плячу нястома, не зважаючы на ​​труднасці, маваць мір! Не дамо ўстарэжываць разбураным сілам вайны!

Мы, пасланцы мільянаў моладзі Савецкага Саюза, заклікаем з трыбуны сусветнага кангрэса моладзі ва ўвесь голас сказаць, што комунізм змагаецца і змагаецца за роўнасць усіх народаў, за права кожнага народу на мірае, незалежнае і творчае развіццё.

Мы, комуністы, не толькі дэкларуем права кожнай нацыі, на роду на самавызначэнне, на свабоднае, незалежнае існаванне і на развіццё сваёй уласнай культуры. У Савецкім Саюзе ператвораны ў жыццё вялікія прыпынны роўнасці і братва народаў.

Усё вы ведаеце аб пракіце новай Канстытуцыі народаў СССР, распараджанай найвышэйшым чалавекам нашай эпохі — мудрым навучнікам і лепшым другам народаў Сталіным.

Артыкул 123 праекту Канстытуцыі СССР гаворыць:

«Роўнапраўе грамадзян СССР, незалежна ад іх нацыянальнасці і расы, на ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця з'яўляецца паземным законам.

Якое-б там ні было прамое ці ўскоснае абмежаванне праў або, наадварот, устанавленне прамых ці ўскосных пераваг грамадзян у залежнасці ад іх расавай і нацыянальнай прыналежнасці, роўна як усяляк пропаведзь расавай ці нацыянальнай выключнасці, або павялічці і пагарды — караюцца законам.

Мы, будучы інтэрнацыяналістамі, не адмаўляем інтарэсаў нацыі. Наадварот, мы павязваем гэтыя інтарэсы і адстойваем свабоду і праўдлівае кожнага народу, незалежна ад таго, якая ён колеру, скурці і якой ён расы.

Мы, прадстаўнікі народаў СССР, зварачаемся да сабраўшыхся тут маладых французцаў, немцаў, кітайцаў, пераў, чачаў, англійцаў, амерыканцаў і заклікаем іх смеца падняць сцяг барацьбы супраць тых, хто іштуча мільяны людзей у бядоўнае варварства, чалавечанае-вішчэння і братэзабойчай вайны, і мы гэты сцяг горда паднімаем у высь. Мір і роўнасць ёсьць дружба народаў.

Вайна — гібель культуры.

Кожны народ укладз свай рад у велікае развіццё культуры. Наза, музыка, скульптура, жываніс, тэхнічныя вынаходствы збліжаюць людзей розных нацый і служач іх культурнаму развіццю. Яны з'яўляюцца багачем усіх народаў. Такія гіганты чалавечай думкі, як Фульгій, Стефанос, Эдэсон, Мендэлееў, Шкспір, Вольтар, Гэта, Гейне, Шылер, Бетховен, Рафаэль, Рамбрант, Раман Ралаз, Уальс, Барбос, Рапін, Пучыні, Талстой, Горкі, Карніскі і многія, многія іншыя аднолькава карагі ўсім народам, аднолькава павязваем ўсім прагрэсіўным чалавечам.

У нашай краіне высокая падняты сцяг культуры і тэхнікі. Сацыялістычная краіна, святая пашануючы памыць лепшых розумаў чалавечтва, выкарыстае культуру і тэхніку для стварэння чыстага жыцця ўсім народам вялікага Савецкага Саюза.



Вам вядома, што ў нашай краіне сацыялізм перамог канчаткова і бясваротна. Мы імкнемся дасягнуць яшчэ больш высокай ступені развіцця — комунізма.

У нашай краіне разгортваецца магучы стыханавіцкі рух, заклікаючы зрабіць рэвалюцыю ў працы-дэспі. Гэты рух азначае пачаткі таго культурна-тэхнічнага ўздыму рабочага класа, які ўзнімае рабочага да ўзроўня работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы і які ў выніку свайго развіцця ліквідуе пропалець паміж ішоай разумовай і працай фізічнай.

У краіне Саветаў няма бясспраўна і ішоай стады праца. Развіццё тэхнікі і адукацыі эксплуатацый ў нас дазваляе ўвесці на заводлах 6-пі і 7-гадзінны рабочы дзень.

Зразумела таму, што для 7 мільянаў маладых рабочых СССР, знятых на фабрыках і заводах, праца не пажар, а «справа тонару, дэспісці і геройства». Напуганнейшыя людзі нашай краіны з'яўляюцца такімі юнакі і дзівічынны, як Сталінаў, Крыванос, Демчынка, Ангеліна і іншыя, якія паказалі сваёй бліскучай работай прыклад, як можна яшчэ лепш выкарыстаць тэхніку ў імя таго, каб жыццё стала яшчэ лепш, лягчэй і радасней.

Мы горды тым, што з'яўляемся прадстаўнікамі такой краіны, дзе ўрад гарантуе ўсім жадаючым працаваць магчымае ажыццявіць іх права на працу.

Асноўны закон нашай краіны — Канстытуцыя — гарантуе права на адукацыю для кожнага грамадзяніна СССР. Наш вялікі настаўнік В. І. Ленін гаварыў, зварачаючыся да маладога пакалення:

«Комуністам стаць можна толькі тады, калі абгаціш сваю памяць веданнем усіх тых багачч, якія выпрацавала чалавечтва»...

У нас трудна знайсці юнака ці дзівічуну, якія-б нідзе не вучыліся. 31.519 тысяч грамадзян нашай радзімы, у тым ліку 25.515 тысяч дзяцей, вучацца ў агульнаадукацыйных і прафесійна-навуковых школах. Ці траба тут упамінаць, што гэта складала 384 проц. да колькасці навучаных у 1914 г.? У нашых вышэйшых навуковых установах навучаных 522.400 чалавек, а ў тэхнікумах больш 700 тысяч.

Прыяцелі! Я хачу-б яшчэ раз у васу ўвагу на тое, што ў нашай краіне зусім змянілася становішча інтэлігенцыі.

Наша савецкая інтэлігенцыя служыць толькі народу, з'яўляецца часткай народу і творыць разам з ім шчаслівае жыццё.

Ці даўна пасля гэтага, што мы з'яўляемся самімі гарачымі прыхільнікамі міру!

Калі мы гаворым аб абароне міру, мы не забываем ні на адну мінуту аб палове чалавечата роду — аб дзівічатах і жанчынах.

Мы ўсе адстойваем свабоду і роўнасць для ўсіх, але хіба можа быць свабода і роўнасць там, дзе яшчэ ёсьць адрозненне паміж правамі мужчын і правамі жанчын? Але-ж гэта та сумны факт, што апрача краі-

Якія-ж сілы міру процістаяць каварна дзёчому лагеру вайны? Я даароду сабе перш за ўсё называю Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Вы ведаеце, што захаванне міру з'яўляецца ў сучасны момант жапаннем чалавечтва, і мы, прадстаўнікі савецкай моладзі, пачасцім, што можам звыць з трыбуны гэтага кангрэса: вялікая Краіна Саветаў і наш урад напісалі на сваім сцягу — мір — і абараняюць гэты ідэал чалавечтва ўсімі даступнымі ім сродкамі. Выдатная роля савецкай дзяржавы ў барацьбе за захаванне міру паміж народамі і абузданне агрэсарай вядома.

Прыяцелі мае! Побач з СССР мы маем і іншыя выдатныя фактары міру. Мы можам шчыра павіншаваць народ Францыі і моладзь, якая адстойвае мужна і раўнасца справу міру.

Утвудзіцеся глыбока, прыяцелі, у пачаці, якія адбываюцца зараз у Іспаніі, усхваляваюцца да блізіні думкі ішоаю ўсіх краін. Зараз трудна яшчэ поўнасьцю апаціць, а сказаць-бы, сусветнае значэнне гэтых падзей для абеу міру. Самадзянная барацьба народаў і моладзі Іспаніі ёсьць у той-жа час небывала яшчэ па сваіх размерках і маштабах барацьба ў абарону міру супраць вайны.

Я назваў вам сілы міру, што процістаяць сілам вайны. Да гэтых сіл, безумоўна, траба аінесці міжнародныя рабочы клас, які дзейнічае толькі ў карысць умацавання міру. На баку прыхільнікаў міру дзейнічаюць, несумненна, усё дэмакратычныя і прагрэсіўныя сілы, запыкаленыя ва ўмацаванні лагера міру.

Калі мы гаворым аб сілах міру, мы не толькі не забываем, але і імкнемся пазрасціць ролю і значэнне Лігі нацый, якая, не глядзячы на ​​вядому слабасць і неахоцы, адыграе агульнапрызначаную ролю як фактар міру.

Ідэя абароны міру знаходзіць мільяны новых прыхільнікаў у народных масах кожнай краіны. Пра гэта сведчыць рух, які шырока разгортваецца, за мір супраць вайны, на чале якога знаходзіцца такіх вялікіх людзей, як Раман Ралаз, прафесар Ланжвэен, лорд Сесіль, Андрэ Малеа і іншыя. Мы выказваем ім нашу сэрдачную ўдзячнасць.

Не траба, аднак, забываць, дарагі прыяцелі, што лагер міру мог-бы выглядаць нязрэна больш магучым і моцным, калі-б аб'яднанні сілы моладзі пасталі і актыўна дзейнічалі на яго баку.

Супрацоўніцтва і адзінства дзеянна ўсёй моладзі ўдзяць сабой грозную сілу супраць ворагаў міру.

Мы павінацца, аднак, ясна бачыць слабасць нашага руху. Асноўную слабасць, я пагаўра яшчэ і яшчэ раз, я бачу ў разрозненасці сіл моладзі.

Вядома, што асобныя кіруючыя дзеянцы сацыялістычных юнацкіх арганізацый, маючы ўплыў на моладзь, байкавалі гэты сусветны кангрэс, тлумачычы тым, што яны не жадаюць сустракацца з прадстаўнікамі рэакцыйных арганізацый моладзі. Нам здаецца, гэта вельмі дзівічым і мала зразумелым.

Прыяцелі! Я не ўяў такаса пачуці шчырага жаля, які выклікае баў у прыхільнікаў міру фактамі забароны пасобным катафікім юнацкім арганізацыям прымаць удзел у гэтым кангрэсе. Якія-б довады і тлумачэнні ні давалі ў апраўданне гэтых фактаў адвадзеныя кіруючыя дзеянцы і органы, нехта ўсё-ж сказаць, што гэта было лепшым сродкам выказвання іх мірапольных намераў і імкненняў.

Дарагі прыяцелі! Цяньны сілы, ваенна-адукацыйныя партыі і групы, якія павянама пахтоўна-ваюць вайну, не могуць чынь пастрыварных чалавечтвем якакці, карціна звароту да варварства і сярэднявечча.

Аб'яднаем нашы сілы для барацьбы за сапраўдну культуру, якая належыць народу, за культуру і мір.

Аб'яднаем нашы сілы для барацьбы супраць варвараў, якія імкнунь перамацаваць на яны і сумны часы сярэднявечча.

Мы не хочам вайны таму, што мы любім жыццё! Асноўнае пытанне, якое хваліць ўсё нас, дэлегатаў кангрэса, і тых, каго мы падраўдаем, гэта ці магчыма захавань і адстаяць мір? Мы адкажам моладзі ўсіх краін, — так, магчыма, не глядзячы на ​​тое, што каранні вайны мы бачым у каўталаме.

Прыяцелі! Мы ведаем, што існуюць маладыя лагеры — лагер міру і лагер вайны. На ачах чалавечтва калсаідуюцца дзве сілы — сіла вайны і сіла міру. Ачагі вайны вядомы.

НА АБОРОНУ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 5 верасня (БЕЛТА). Учора ў Парыжы 150 тысяч працоўных, у тым ліку многа дэлегацый рабочых парыжскіх ваенных заводаў, дэманстравалі пад аднадушным лозунгам: «Далей бланзу рэспубліканскай Іспаніі».

У Лявалта 2 тысячы рабочых ваеннага завода «Точіс» правалі двухгадзінную забастоўку, патрабуючы зняцця блакады рэспубліканскай Іспаніі. У ісьме прамеру Блюмо рабочыя выражаюць незадавальненне забаронай вывазу ў Іспанію зброі, прадазначанай для рэспубліканскага ўрада.

Морас Торас адрывіў ад імя кампартыі ішоа кіраўніцтва сацыялістычнай партыі, у якім прапаўнецца пасля дэлегацыю ад комуністычнай і сацыялістычнай партыі да прамер-міністра Блюма, каб хадзілічыць аб адмене «блакады Іспаніі», такой ракавой для справы Іспанскай рэспублікі, для справы свабоды і міру?.

У ісьме ўказваецца, што іспанскі ўрад толькі што зварнуўся да ўрадаў Францыі і Англіі з паведамленнем аб тым, што італьянскі ўрад адрывіў 24 новыя авіяпланы міжпелікама. У сувязі з гэтым гаворыцца:

«Гэты акт, які пацвярджае трагічную сітуацыю, створаную для рэспубліканскай Іспаніі блакадай, паарушэнняй элементарных нормаў міжнароднага права, выклікае велізарнайшэ хваленне сярод прыяцеляў дэмакратыі і міру».

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Зводка ваенных дзеянняў

ПАРЫЖ, 4 верасня (БЕЛТА).

Як перадаюць з Мадрыда, ваеннае міністэрства іспанскага ўрада аублікавала наступнае камюніке аб становішчы на ​​розных участках фронту: рэспубліканскія сілы знаходзіцца ў даны момант ля варот горада Уаска (на паўночным усходзе Іспаніі). Рота салдат міжпелікама перайшла на бок рэспубліканцаў.

У Астуріі прадаўжаецца працоўнае рэспубліканскае сіл. Рэспубліканцамі рассялена каляна міжпелікама і апраўдана за Овiedo. Другая каляна міжпелікама паўстала і перабіла сваіх афіцэраў Рэспубліканцаў захаваны шматлікі аўтаматы, у якіх знойдзены забітыя афіцэры, захавана вялікая колькасць ваеннага снаражэння.

У развучанне баёў, якія адбыліся ў розных пунктах праванцыі Балахос (на паўднёвым захадзе Іспаніі), сілы міжпелікама аступаюцца.

Згодна паведамленням карэспандэнта агенцтва Фурыі, пачынаюцца баі вакол Сан-Себастыяна. Войскі міжпелікама групуюцца на поўнач ад горада. Міжпелікама п

